

■ Фінансы

СТАЎКА РЭФІНАНСАВАННЯ «ІДЗЕ» ЎСЛЕД ЗА ІНФЛЯЦЫЯЙ

Працэс зніжэння стаўкі рэфінансавання будзе працягвацца па меры запавольвання інфляцыі, заявіў старшыня праўлення Нацбанка Павел Калаур падчас XIV Міжнароднага форуму па банкаўскіх інфармацыйных тэхналогіях «БанкІТ'2017».

Даступныя крэдыты

Канкрэтныя рашэнні па зніжэнні стаўкі рэфінансавання будуць прымацца праўленнем Нацбанка ў залежнасці ад таго, як будзе рухацца працэс далейшага зніжэння інфляцыі. Акрамя таго, будзе ацэньвацца стан плацежнага балансу краіны.

Старшыня праўлення Нацбанка адзначыў, што пасля зніжэння ставак на грашовым рынку назіраецца сітуацыя, калі і ў прадпрыемстваў, і ў насельніцтва з'яўляецца магчымасць браць крэдыты па больш нізкіх працэнтных стаўках. «У верасні па новавыдадзеных крэдытах у беларускіх рублях працэнтная стаўка складала 12,2%. Ёсць яшчэ адна тэндэнцыя, унікальная для Беларусі, яна назіраецца ўпершыню — працэнтныя стаўкі па крэдытах для фізічных асоб практычна зраўняліся з працэнтнымі стаўкамі па новавыдадзеных крэдытах для юрыдычных асоб», — растлумачыў ён. Таксама Павел Калаур паведаміў, што Нацбанк у наступным годзе плануе цалкам адмовіцца ад нормы абавязковага продажу валютнай выручкі.

Стаўка рэфінансавання 18 кастрычніка зніжана ў Беларусі да 11% гадавых. Гэта восьмае зніжэнне стаўкі з пачатку года.

Эканоміка плюс — і ЗВР плюс

У Беларусі ёсць магчымасць на здаровай аснове павялічваць золатавалютныя рэзервы па 1—1,5 млрд долараў у год, заявіў стар-



шыня праўлення Нацбанка. Ён растлумачыў: каб на здаровай аснове павялічыліся ЗВР, эканоміка павінна дэманстраваць пастаянны ўстойлівы рост экспарту. «У гэтым годзе 1,2 млрд долараў на чыстай аснове мы на рынку атрымалі. У асноўным за кошт таго, што насельніцтва па-ранейшаму з'яўляецца прадаўцом валюты. І гэта дало нам магчымасць на здаровай аснове нарасціць ЗВР. Цяпер рэзервы Беларусі складаюць 7,266 млрд долараў у эквіваленце. Нацыянальны банк плануе да 2020 года нарасціць золатавалютныя рэзервы да 8—8,5 млрд долараў.

Тарыфы і падтрымка

Старшыня праўлення Нацбанка адзначыў, што праграма з МВФ прадугледжвала фінансавую падтрымку канкрэтных змен у краіне. «Гэтыя змены вызначаны і нашай пяцігадовай праграмай. Так, мы разышліся па вызначанай хуткасці гэтых змен. У прыватнасці, па тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі. Думаю, што мы ў краіне павінны вызначыцца, як мы будзем

рухацца па тых ці іншых напрамках рэфармавання эканомікі, а потым ужо вяртацца да пытання падтрымкі з боку міжнародных арганізацый. Мы павінны адказаць на шэраг пытанняў, уключаючы пытанне фіскальных рызык: як мы будзем імі кіраваць, як іх ацэнім. Гэта вельмі няпростая праца, але яе трэба прарабіць унутры краіны», — удакладніў ён. Місія Міжнароднага валютнага фонду будзе працаваць у Мінску з 26 кастрычніка па 10 лістапада.

Рэінжынірынг і кліентацэнтрычнасць

Перад лічбавымі тэхналогіямі вялікая і шматгранная будучыня. У гэтым плане Нацыянальны банк працягне практыку стварэння прававой, метадалагічнай і тэхналагічнай базы для лічбавай трансфармацыі банкаўскай сферы. Старшыня праўлення Нацбанка адзначыў, што ў банкаўскім сектары відавочна праглядаюцца наступныя крокі рэінжынірыngu бізнес-працэсаў банкаў, якія вядуць да кліентацэнтрычнасці, тэхналагічнай і арганізацыйнай гнуткасці. Кліен-

тацэнтрычнасць напamую звязана з новымі магчымасцямі збору і апрацоўкі інфармацыі, якія дазваляюць стварыць лічбавы профіль кліента. Гэта выводзіць ўзаемаадносіны «кліент—банк» на ўзровень, калі прадукты і паслугі ствараюцца і прапануюцца зыходзячы з пераваг, намераў і фінансавых магчымасцяў кліента. Справіцца з распрацоўкай падобных прадуктаў і паслуг будуць здольныя банкі, якія ўжо сёння прыступілі да распрацоўкі і ўкаранення гнуткіх ІТ-платформаў у спалучэнні з эксістэмамі адкрытых інавацый.

Пытанні інфармацыйнай бяспекі

У цяперашні час Нацбанкам рэалізуецца праект па стварэнні ў Беларусі цэнтра маніторыngu і процідзеяння камп'ютарным нападам у крэдытна-фінансавай сферы. Як паказвае міжнародная практыка, яго стварэнне будзе садзейнічаць зніжэнню шкоды ад злачынстваў у крэдытна-фінансавай сферы, дазволіць прымаць прэвентыўныя меры, накіраваныя на процідзеяння пагрозам інфармацыйнай бяспекі ў нашай краіне. Цэнтр маніторыngu ствараецца як падраздзяленне Нацыянальнага банка і будзе з'яўляцца новай структурай для фінансавага сектара Беларусі.

Сістэма імгненных плацяжоў

Сёння фінансавы рэгулятар распрацоўвае канцэпцыю стварэння ў Беларусі сістэмы імгненных плацяжоў. Яшчэ адным з асноўных трэндаў развіцця бізнес-працэсаў з'яўляецца ўзаемадзеянне банкаўскай сістэмы з іншымі арганізацыямі ў напрамку паляпшэння разліковага абслугоўвання кліентаў. Старшыня праўлення Нацбанка растлумачыў, што гаворка ідзе пра кругласутачны

доступ з разнастайных электронных прылад да здзяйснення бяспечнай, абароненай грашовай транзакцыі. Для гэтага прымаюцца тэхнічныя, прававыя і арганізацыйныя меры.

Павел Калаур падкрэсліў, што сучасныя бізнес-працэсы ў банкаўскай дзейнасці ўжо ў значнай меры заснаваны на выкарыстанні магчымасцяў інфармацыйных тэхналогій для рэалізацыі канцэпцыі кліентаарыентаванасці, уключаючы забеспячэнне пастаяннага аддаленага доступу кліентаў да паслуг банка. «Рэінжынірынг бізнес-працэсаў у першую чаргу закрануў каналы продажаў банкаўскіх паслуг і прадуктаў, што прывяло да арганізацыйных змен у дзейнасці аддзяленняў і філіялаў банкаў. У банкаўскай сістэме дзякуючы інфармацыйным тэхналогіям ужо ідзе вызваленне персаналу ад руціннай работы ў разлікова-касавым абслугоўванні, бухгалтэрыі і справаздачнасці, што дазваляе накіраваць кадравыя і фінансавыя рэсурсы банкаў на развіццё высокатэхналагічных напрамкаў дзейнасці», — адзначыў старшыня праўлення Нацбанка.

XIV Міжнародны форум па банкаўскіх інфармацыйных тэхналогіях «БанкІТ'2017» праходзіць 18—20 кастрычніка ў Мінску. Форум сабраў звыш 1,5 тысячы кіраўнікоў і экспертаў у сферы фінансаў, ІТ і кіравання з больш чым 10 краін. Адбудзецца 14 секцыйных пасяджэнняў, уключаючы дыскусіі, на якіх выступаць больш за 60 спікераў. Асноўным блокам тэм вызначаны такія актуальныя для фінансавай галіны пытанні, як сучасныя патрабаванні да ІТ-платформаў банкаў, кіраванне данымі, лічбавае ўзаемадзеянне з кліентамі і выкарыстанне ў банкаўскай сістэме тэхналогіі блокчэйн.

Сяргей КУРКАЧ.
kurkach@vziazda.by

■ Актуальна

3 ЛІСТАПАДА ПЕНСІІ ПАВЫСЯЦЦА

Прэзідэнт падпісаў Указ №377 «Аб павышэнні пенсій». Выплаты пажылым пералічаць у сувязі з тым, што вырасла сярэдняя заробатная плата па краіне. Указ закране больш за 2,5 мільёна грамадзян.

Працоўныя пенсіі вырастуць на пяць працэнтаў. Мяркуецца, што сярэдняя пенсія ў намінальным выражэнні складзе амаль 316 рублёў. «Што датычыцца памеру павелічэння выплат у кожнага пажылога грамадзяніна, то ён будзе залежаць ад індывідуальных параметраў яго стажу работы і велічыні заробку, а таксама надбавак і даплат, якія па названай падставе пераразліку не падлягаюць», — пракаментавалі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

Дадатковыя расходы на пенсіі складуць 42,8 мільёна рублёў у месяц.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ. lubneuskaya@vziazda.by

■ І так бывае

ЗАГАДЧЫЦА З-ЗА НЯСТАЧЫ Ў КАСЕ ПАДПАЛІЛА КРАМУ

У Слуцкім раёне загадчыца з-за нястачы ў касе падпаліла крану, інсцэніраваўшы крадзеж, паведамілі БЕЛТА ва УУС Мінаблвыканкама.

Паведамленне пра ўзгаранне магазіна ў вёсцы Краснае Сяло паступіла ў міліцыю 17 кастрычніка каля 5 гадзін раніцы. Пажарныя высветлілі, што прычынай інцыдэнту стаў падпал будынка. Выявіць зламысніка ўдалося на працягу некалькіх гадзін. Аказалася, што з мэтай утойвання нястачы магазін падпаліла 43-гадовая загадчыца, інсцэніраваўшы перад гэтым крадзеж. «Жанчына некалькі месяцаў давала ў доўг прадукты харчавання вяскоўцам, — растлумачыў начальнік кр-

мінальнага вышуку Слуцкага РАУС Станіслаў ЧУХОЛЬСКІ. — Грошы за пакупкі вярталіся з пенсій і заробкаў. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася разлічвацца своечасова, таму ў касе паступова ўтварылася нястача. Пры гэтым, напэўна, загадчыца і сама карысталася забароненай махінацыяй. Мяркуецца, што са жніўня па кастрычнік сума запазычанасці дасягнула не менш як 2 тысяч рублёў».

Даваць справаздачу перад рэвізорамі і плаціць за чужыя вэксалі зламысніца не хацела, улічваючы, што ў яе ўжо быў крэдыт для пагашэння чужых даўгоў (яны былі выяўлены раней — падчас чарговай рэвізіі краны), таму жанчына адважылася на злачынства.

«Уначы загадчыца вынесла з краны сейф, адкрыла яго ключом і пакінула непадалёк з невялікай колькасцю капеек унутры. Побач яна рассыпала цыгарэты, паклала бутэльку гарэлкі і каўбасу. Такім чынам была інсцэніравана прысутнасць старонніх, якія нібыта здзейснілі крадзеж і падпал», — расказаў Станіслаў Чухольскі

Цяпер падазраваная знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. У дачынненні да яе распачатая крымінальная справа па ч. 2 арт. 218 (наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці) КК Рэспублікі Беларусь, санкцыя якой прадугледжвае да 10 гадоў пазбаўлення волі

Хутка стадыён «Дынама» атрымае новае жыццё

Рэканструкцыю арэны плануюць завяршыць да сярэдзіны 2018 года



Першапачаткова будоўлю хацелі скончыць да канца 2017-га. Асноўныя работы будуць завершаны сёлета, на наступны год пяройдзе мантаж мачтаў асвятлення і ўладкаванне асноўнага спартыўнага ядра. Плануецца, што з надыходам вясны рабочыя будуць манціраваць сістэму абагравання поля і ўкладваць газон.

Зараз унутры стадыёна будаўніцтва паўднёвай, усходняй і паўночнай рыбун завершана на 90%, заходняя гатовая на 70%. Рабочыя ўжо прыступілі да аддзелкі стадыёна, таксама ўсталёўваюць дзверы, вітражы, манціруюць падвесныя столі.

Нагадаем, што стадыён «Дынама» прыме цырымонію адкрыцця і закрыцця II Еўрапейскіх гульняў, таксама там пройдуць спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ. lobazhevich@vziazda.by